

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. Вам неабходна ўзбройца фантазіяй і творча рэалізаваць свае задумы. На гэтым тыдні вы — лідар, і гэта адчувальна дапаможа вам дамагчыся свайго. Аднак і за няўдачы давядзецца адказаць таксама. Тыдзень багаты падзеямі і дазваляе запасці яркімі ўражаннямі. На выхадных адпачніце, як вам захаца, або выпраўцеся ў непрацяглае падарожжа. Не забывайце пра сваіх родных, зазірніце да іх у госці хоць бы на паўгадзіны.

ЦЯЛЕЦ. З вялікімі дасягненнямі ў прафесійнай сферы давядзецца крыху пачакаць. На гэтым тыдні трэба будзе заняцца звычайнымі, але неадкладнымі справамі. Не спяшайцеся хавацца і гучна пратэставаць, гэты занятак прынясе вам пэўную выгаду. У чацвер у справах магчымыя затрымакі з-за праблем з сувяззю і транспартам. У выхадныя дні давядзецца вырашаць праблемы радні.

БЛІЗНЯТЫ. Планы і задумы ажыццявятца, прычым усё складзецца найлепшым чынам без асаблівых намаганняў з вашага боку. Работы будзе шмат, але зможаце і асабістым жыццём заняцца, прычым менавіта яно прынясе радасць і задавальненне. У сераду фартуна дакладна ўсміхнецца вам, падарыўшы новыя цікавыя магчымасці. Недахопу ў грашах у вас спраўды не будзе. Субота абяцае зносіны з сябрамі.

РАК. Гэты тыдзень можа надзяліць вас незвычайнай працаздольнасцю, усё будзе проста спорыцца ў руках. Час спрыяльны для сустрэч, паездкаў, наладжвання кантактаў і плённых зносін. Паспрабуйце ўціхамірыць свае амбіцыі і не душыце эрудыцыяй навакольных, лепш пераключыцца на навуковую працу, якая адкрые вам вельмі цікавыя перспектывы. Бліснице талентамі.

ЛЕЎ. У многіх галінах жыцця наспяваюць важныя для вас перамены. Толькі не варта рэзка рваць сувязі і ламаць звычкі. У сераду і чацвер вы з радасцю будзеце выконваць творчую працу, не пераследуючы якіх-небудзь карысных мэт. У другой палове тыдня ваш аўтарытэт прыкметна ўзрасце, не трэба будзе ўзгадняць кожны свой крок з кіраўніцтвам, свабода выбару застанецца за вамі. Субота можа стаць днём падарожжаў і прыгод.

ДЗЕВА. У першай палове тыдня будзеце актыўна вучыцца новаму і мець зносіны з людзьмі здалёк. Да серады можа змяніцца настрой, з'явіцца дакладнае разуменне сваіх мэт. Захоцацца спакою і стабільнасці. У выхадныя раздражняльнасць і незадаваленасць сабой могуць пераседаваць вас цэлымі днямі, стараіцеся не працяляць гневу і не ўдзельнічаць у сварках.

ШАЛІ. На гэтым тыдні можна чакаць павышэння па службе. Прыбытак і поспех будуць знаходзіцца ў прамой залежнасці ад прыкладзеных намаганняў. Загадзя складзены дакладны план дзеянняў дапаможа пазбегнуць мітусні. Значная дапамога па многіх пытаннях прыйдзе ад сяброў. Паспрабуйце, каб захопленасць работай не паўплывала на адносіны ў сям'і, і хатнія не адчулі сябе абдзеленымі вашай увагай.

СКАРПІЁН. Выздольныя ўсё завяршыць у тэрмін, добра зарабіць і паспець на ўсе важныя сустрэчы. У сераду не варта пачынаць новых спраў, лепш аб'ектыўна ацаніць бягучыя: можа быць, штосьці мае патрэбу ў пераглядзе і карэкцыі. У гэты дзень паспрабуйце не абмяжоўваць свабоду блізкіх людзей, правяціце да іх вавагу. У чацвер добра было б не прапусціць

важнай інфармацыі, якая будзе спрыяць вашай фінансавай стабільнасці.

СТРАЛЕЦ. На гэтым тыдні лепш нікому не паведмаляць пра свае планы, асабліва гэта датычыцца калег і дзелавых партнёраў. Прыкрых промахаў дапаможа пазбегнуць своечасова пачуты голас інтуіцыі. Спрыяльны перыяд каб расплаціцца са старымі даўгамі, як фінансавымі, так і ў маральна-этычнай сферы. У суботу забудзьцеся пра ўсе праблемы і прысвяціце гэты дзень адпачынку і аднаўленню сіл.

КАЗЯРОГ. На гэтым тыдні вам застанецца прыкласці зусім трохі намаганняў, каб жаданая мэта была дасягнута. І вынікі працы перасягнуць усе прагназуемыя чаканні. Хоць вас і можа адолець залішня самакрытычнасць. Паспрабуйце не сумнявацца ў сабе і сваім поспеху, не ўпадаць у роспач з-за сваркі з блізкім чалавекам. Добра было б падысці да гэтай сітуацыі далікатна і ўважліва, і вы хутка памірыцеся.

ВАДАЛІЎ. Вы зараз мэтанакіраваны і рашучыя. Упэўненасць у сабе надае сілы. Душэўная раўнавага дазваляе дапамагчы іншым. Прыслухайцеся да ідэй калегаў, яны могуць натхніць вас. Падумайце пра ўкладанне грошаў у адукацыю, сваю ці дзяцей. Удзяліце сабе дастаткова часу, інакш можаце стаціцца ад зносін.

РЫБЫ. Цяпер час для раскрыцця творчага патэнцыялу, уvasаблення ў жыццё новых ідэй. Эмоцыі стабілізуюцца і ўлягуча. Тыдзень поўны канструктыўных сустрэч і прапаў, хоць і давядзецца часам займацца аднастайнымі, але неабходнымі справамі. У адносінах да блізкіх добра было б аслабіць сваю патрабавальнасць і крытычнасць, інакш ёсць рызыка справакаваць канфлікты.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск —	7.26	19.13	11.47
Віцебск —	7.16	19.02	11.46
Магілёў —	7.16	19.03	11.47
Гомель —	7.12	19.00	11.48
Гродна —	7.41	19.28	11.47
Брэст —	7.41	19.29	11.48

Месяц

Першая квадра
14 сакавіка.
Месяц у сузор'і Рака.


Імяніны

Пр. Агафона, Арсенія, Багдана, Фёдора, Фядота.
К. Клеменса, Людвіка.



Фота Дар'і ЯШЧАНКІ.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Я ўжо пяць гадоў хаджу да адной і той жа цырульніцы. А стрыгуся ў іншай.

— Вось калі мы з сястрой выйдзем замуж, кім будуць прыходзіцца адзін аднаму нашы мужы?
 — Братамі.
 — У сэнсе?
 — Па няшчасці.

Як казаў мой дзядзька Жора: «Выбачайце, але, на жаль, я нічым не хачу вам дапамагчы».

— Фіма, на якую зарплату вы разлічваеце?
 — На «вой, гэта ўсё такі мне?».

Што рабілі нашы бацькі, каб забіць нуду, да таго, як вынайшлі інтэрнэт?

Я апытаў усіх 26 сваіх сясцёр і братоў — з іх таксама ніхто не ведае...

— Дзе ваша курсавае студэнт?
 — Я страціў яе ў бойцы з хлопцам, які сказаў, што вы не самы лепшы выкладчык у нашым універсітэце!



сатира.ру

Даты | Падзеі | Людзі

15 САКАВІКА

1915 год — нарадзіўся (была вёска Цесалы, Гарадочына) Аляксей Іванавіч Семянкоў, генерал-лейтэнант авіяцыі, заслужаны пілот СССР. У Вялікую Айчынную вайну — камандзір эскадрылі, палка 10-й гвардзейскай транспартнай авіядывізіі. Здзейсніў больш за 500 баявых вылетаў у блакадны Ленінград, да партызан. Удзельнічаў у вызваленні Крыма, ваяваў у Польшчы, Чэхаславакіі, Венгрыі, Румыніі. У ноч на 9 мая 1945 года экіпаж самалёта Лі-2 на чале з Семянковым даставіў у Маскву Акт аб безумоўнай капітуляцыі фашысцкай Германіі. У 1970—1975 гадах 1-ы намеснік міністра грамадзянскай авіяцыі і 1-ы намеснік старшыні Дзяржаўнага авіянагляда СССР. Памёр у 2000 годзе.

1930 год — нарадзіўся (г. Віцебск) Жарэс Іванавіч Алфёраў, савецкі і расійскі вучоны-фізік, акадэмік і віцэ-прэзідэнт Расійскай АН, замежны член НАН Беларусі, Акадэміі навук ГДР, Польскай АН, нацыянальнай АН ЗША. Ганаровы доктар Гарвардскага ўніверсітэта. Лаўрэат Ленінскай і Дзяржаўнай прэміі СССР. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы. Заснаваў Фонд падтрымкі адукацыі і навукі, у стварэнне якога ўклаў трэць атрыманай ім Нобелеўскай прэміі. Мэтай фонду з'яўляецца падтрымка фундаментальных даследаванняў у галіне фізікі, жыццёва неабходных для развіцця эканомікі. Аўтар больш чым 500 навуковых прац. Памёр у 2019 годзе.

1932 год — адкрыты Беларускі трэці дзяржаўны драматычны тэатр пад кіраўніцтвам Уладзіслава Галубка (БДТ-3). Пастаянная база тэатра была ў Гомелі. У 1937 годзе Уладзіслаў Галубок быў рэпрэсаваны, тэатр расфарміраваны.

1935 год — прынята пастанова ЦВК СССР аб узнагароджанні Беларускай ССР ордэнам Леніна.

1964 год — у Мінску адкрыты радыётэхнічны інстытут (з 1993 года — Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі).

Усвечны дзень абароны правоў спажыўцоў. 15 сакавіка 1962 года ў пасланні да Кангрэса прэзідэнт ЗША Дж. Кенэдзі сфармуляваў чатыры асноўныя правы спажыўца: права на інфармацыю, права на бяспеку, права на выбар і права быць пачутым. Адзначаецца з 1983 года па рашэнні Міжнароднага саюза спажыўцоў.

1917 год — у салон-вагоне царскага цягніка на станцыі Пскоў адрокся ад прастола Дзяржавы Расійскай апошні расійскі імператар Мікалай II. Дынастыя Раманавых, якая кіравала ў Расіі з 1613 года, страціла ўладу над краінай. Часовы камітэт Дзяржаўнай думы абвясціў аб стварэнні Часовага ўрада.

1924 год — нарадзіўся Юрый Бондараў, савецкі і расійскі пісьменнік, Герой Сацыялістычнай Працы, лаўрэат Ленінскай і двойчы Дзяржаўнай прэміі СССР. Аўтар аповесці «Батальёны просяць агню», раманаў «Гарачы снег», «Цішыня», «Бераг», шэрагу публіцыстычных зборнікаў.

1945 год — пачалася Верхнесілезская наступальная аперацыя войскаў левага крыла 1-га Украінскага фронту (камандуючы — Маршал Савецкага Саюза І. С. Коней). Завяршылася 31 сакавіка. Савецкія войскі авалодалі паўднёва-заходняй часткай Верхняй Сілезіі і выйшлі ў перадгор'і Судэтай.



У свеце



ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФЬЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯУКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАУ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавечы ўстанова «Выдавецкі дом «Звезда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звездзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by, (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве

«Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 924.

Нумар падпісаны ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 сакавіка 2019 года.

П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12